



**ЧЭРВЕНЬ**  
**15**  
**НЯДЗЕЛЯ**

*Дзень  
выбараў  
у Саветы*

# КАНДЫДАТЫ ПАДТРЫМАНЫ

19 мая ў актовай зале ГДУ на акруговую перадвыбарную нараду па выбарах у Вярхоўны Савет БССР ад Гомельскай — Кіраўскай выбарчай акругі № 251 сабраліся прадстаўнікі партыйных, камсамольскіх і прафсаюзных арганізацый, рабочых, служачых і інтелігэнцыі ўніверсітэта, треста «Гомельсельбуд», камбінат «Спартак», фабрыкі «Палесдрук», Гомельскага гандлёвага вучылішча № 16.

Нараду адкрыў сакратар Цэнтральнага райкому КПБ А. А. Гайдаш.

Слова прадастаўляеца намесніку сакратара парткома ГДУ Я. А. Семінчуку. Ен говорыць аб том, што калектывы ўніверсітата і фабрыкі «Палесдрук» вылучылі кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Гомельскай — Кіраўской выбарчай акруге № 251 рэктара ГДУ, доктара фізіка-матэматычных навук, члена-карэспандэнта АН БССР Б. В. Бокуцу, які дастойны быць у вышэйшым органе Савецкай улады рэспублікі, і заклікае падтрымаць яго кандыдатуру.

На нарадзе выступілі начальнік цеха фабрыкі «Палесдрук» М. Д. Міхалевіч, в. а. дасцэнта кафедры оптыкі А. М. Сердзюкоў, намеснік дырэктора Гомельскага гандлёвага вучылішча В. Н. Сыракашын, дэкан гісторыка-філалагічнага факультета Т. І. Язэпава. Яны харктаўшы звалі Б. В. Бокуцу якім чалавекам, які апраудае давер'е выбарчым.

На нарадзе аднадушна прынята пастанова аб падтрыманні вылучэння кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР па Гомельскай — Кіраўской выбарчай акруге № 251 Б. В. Бокуцу.

У той жа дзень адбылася перадвыбарная нарада прадстаўнікоў ўніверсітата і УШ № 26 па падтрыманню кандыдата ў дэпутаты абласнога Савета па Фурманавай выбарчай акруге № 35 студэнткі тэрэлага курса фізічнага факультета Т. І. Губская. Яе вылучэнне таксама знайшло аднадушну падтрымку.

## «30 КВІТНЕЮЧЫХ ВЁСНАЎ»— VII ФЕСТЫВАЛЬ ІНТАРКЛУБАЙ

З 6 па 12 мая ў Ужгарадзе праводзіў VII фестываль клубаў інтэрнацыянальнай дружбы. Ён суправадзяў з вялікім агульнаароднымі святам — 30-годдзем Перамогі над гітлераўскай Германіяй.

Для Ужгарада гэта асабліва хвалюючыя свята, таму што да 1939 года Закарпацце знаходзілася за мяжой СССР. У 1945 годзе савецкі народны прынёс жыхарям гэтага краю спрабыўшыя квітнеючу вясну.

Адзінчынцы гэты выдатны юбілей прыехаць студэнты з розных краін: з Грузіі, Літвы, Латвіі, Узбекістана, Украіны, Беларусі, Расіі, Таджыкістана і г. д. Актыўны ўзел у злёце прынёлі студэнты ГДР, якія вучачыліся ў Харкаўскай дзяржаўніверсітэце, і чхачаславацкія сябры.

7 мая адбыўся цэрамоніяльны прыезд студэнтаў з прыбываючымі гасцямі. Пасля прывітальнай працэсіяյ сакратара парткома Ужгарадскага дзяржуніверсітата быў узнят флаг фестывалю. Ужгарадскія студэнты ў закарпацкіх нацыянальных касцюмах прыпаднеслы яго ўдзельнікам хлеб-соль, як сімвал гасцінніці.

На наступны дзень была праведзена тээратычная канферэнцыя па пытанні міжнароднага маладзёжнага руху, інтэрнацыянальна га выхавання моладзі і студэнтаў,

адбыўся аблік вонкі работы паміж членамі КіДаў СССР, студэнтамі пазнамёліся з гісторыяй дзяянасці Ужгарадскага КіДа «Мір», які быў створаны ў 1956 годзе.

9 мая ў дзяржнікі фестывалю ўсклалі кветкі да помніка У. І. Леніну і на Кургап Славы, дзе пахаваны загінуўшыя воіны-вызваліцелі. Вечарам у святочных канцэртах выступілі гаспадары візіту.

Днём пазней для нас была наладжана паездка па Закарпацці, па яе гістарычных мясцінах. Усе мы захапіліся своеасаблівай прыгажосцю гор, горных рэк, зялёніх прасторі.

11 мая адбыўся развітальнік вечар — «Агенчык», на якім студэнты аблічіліся памятнымі падарункамі, значкамі і адрасамі. Не хадзелася развіціць з гэтым гасціннымі горадам, дзе знайшли агульную мову студэнты нашай неабсяжнай Радзімы.

Фестываль з'яўляўся сімвалам міру і салідарнасці студэнтаў саюзных рэспублік і брацкіх сацыялістычных краін, паказаў, якія выдатныя мірныя квітнеючыя вёскі.

І. БАКАЕНКА,

А. ГУНІК,

студэнты першага курса гісторыка-філалагічнага факультета, удзельнікі фестывалю.

## ВІНШУЕМ!

Рэктарат і грамадскія арганізацыі ўніверсітата горача віншуюць старшага выкладчыка кафедры механікі АКУЛАЧА Мікалая Уладзіміравіча з

пасляховай абаронай дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата тэхнічных навук.

На здымку: уступшым словам пасяджэнне метадычнага савета адкрывае яго старшыня прафесар А. А. Семяновіч.

## АБМЕРКАВАЛІ ЛІТАРАТУРАЗНАЎЦЫ



У Гомельскім дзяржаўным інвестыціце адбыўся выездны пасяджэнне метадычнага савета па літаратуре і сяці спецыяльнай адукацыі інстытута асьветы БССР, які ходзіў пад старшынствам замікаючай кафедры беларускай літаратуры Мінскага педагагічнага ўніверсітета А. М. Горкага, прафесар А. А. Семяновіча. Рабоце семінара, акрамя

гасцей, прынялі ўдзел выкладчыкі кафедр беларускай і рускай літаратур, студэнты. Яны заслушалі даклады: прафесар кафедры беларускай літаратуры БДУ Імі У. І. Леніна А. А. Лойкі «Ролі 1 месяца спецкурсаў па літаратуре ў падрыхтоўчай спецыялісты-філолагіі» і дасцэнта кафедры беларускай літаратуры ГДУ М. П. Луферава «Спецыфіка выкладання літара-

туры на аддзяленні завочнага навучання».

Пры аблікаванні дакладаў выступілі: загадык кафедры беларускай літаратуры ГДУ, прафесар М. М. Грынчык, дасцэнт кафедры М. А. Янкоўскі, дэкан гісторыка-філалагічнага факультета Брестскага педагічнага інстытуту Імя А. С. Пушкіна, дасцэнт А. А. Майсейчык, загадык кафедры беларускай літаратуры Гродзенскага педін-

стytuta імя Янкі Купалы, дасцэнт С. У. Кліманскі, старшыня выкладчыкі Маргіліўскага педін-

стytuta Р. І. Няхай. На пасяджэнні метадычнага савета аблікаваны таксама стан работы па падрыхтоўцы падручніка па гісторыі беларускай літаратуры для ВНУ рэспублікі.

Б. ВАЛОДЗІН.

## УВАГА!

Студэнты, жадаючыя ўмацаваць сваё здароўе з 6 да 30 чэрвеня ў санаторыі-прафілакторыі, які працуе пры нашым інстытуце, павінны пададзіць у прафком неабходныя дакументы да ПРАФКОМ.





Лёс пакалення, да яко-  
га належыць Уладзімір Панцялеевіч Ксянзю, сап-  
раўды геральчы, Яго юнац-  
тва, як і многіх соцень-  
тысяч аднагодкі, было  
апалена вайной. Яе даро-  
гамі былы воін праішоў  
да самага пераможнага  
дня. Яго ратны подзвіг  
адзначаны пяццю блязвымі  
медалямі.

Пасля вайны У. П. Ксян-  
зю зачанчавае вееннае  
вучылішча і курсы палі-  
стасців і да 1956 года  
служыць у Савецкай Ар-  
мі. Зволіўшыся ў запас,  
Уладзімір Панцялеевіч  
паступае ў Гомельскі пе-  
дагагічны інстытут, дзе  
вызначаеца вялікай ця-  
гай да ведаў. І гэта не  
выпадкова. Франтавікі,  
бадай, як ніхто іншы,

## ПЕРАД ДАРОГАЙ У САМАСТОЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

Непрыкметна мінулі дні вучобы.  
І вось 15 мая студэнты-выпускнікі  
факультета фізічнага выхаван-  
ня, пасвяточнаму апрануты і з  
букетам кветак, сабраліся ў аў-  
диторыі 1—9. Яны былі зачынальні-  
кімі добрай традыцыі «Апошні-  
га званкі».

На сурстречу з выпускнікамі  
прышлі выкладчыкі факультета  
кафедр педагогікі і психалогії,  
гісторыі КПСС і вынавковага ка-  
мунізму, філасофіі, палітычнай  
еканомікі.

Урачыста звініць апошні зва-  
нок.

Да выпускніку звяртаеца ўз-  
кан факультета Б. М. Зайцёў. Ба-  
рык Макаравік падвёў вынікі ча-  
тырохгадовай вучобы сёлетніх вы-  
пускнікоў. Ix—112. Усе яны вый-  
дуть сцен універсітета высока-  
кваліфікованымі спецыялістамі па  
фізічнай культуры. Многія дася-  
нулы высокіх рубіжоў у спорце.  
Апошні курс вучобы заканчаваюць  
маістрамі спорту СССР фехта-  
вальшчыкі Аляксандр Князькоў,  
акрабат Яфім Сакалович, барыш  
Віктар Бандарэнка і Анатоль Га-  
тальскі, камідаты ў маістры  
спорту — фехтавальшчык Сяргей  
Бандарэнка, весляр Васіль Лі-  
сіцкі, зоркаўка Уладзімір Дзюбанюк і  
многія іншыя.

Задўеда наперадзе былі насы-  
ты выдатнікі. Гэта — Людміла Мі-  
шынская, Лариса Мінеева, Мі-  
калай Станіскі, Яўген Батурын, Ула-  
дзімір Раманаў і іншыя рабяты.

Дзякан факультета Б. М. Зайцёў  
пажадаў выпускнікам вялікіх  
творчых поспехаў на педагогічнай і  
трэнэрскай ніве, здароўя, асабі-  
стага шчасця ї жыцці.

З цéлымі словамі-пажаданнямі  
звязніць да выпускніку член-  
карэспандэнт АПН СССР І. Ф.  
Харламаў, прафесар А. С. Калу-  
гін, намеснік дзякана В. Д. Пада-  
сінаў, камідат педагогічных на-  
вук А. Ф. Сямікон, камідат ме-  
дымскіх наўук І. В. Хадалевіч,  
выкладчык М. А. Кульбакоў і ін-  
шыя.

У знатніх удзялніцах за набытая  
веды і павышанасці спартыўнае  
маістэрства выпускнікі перадалі  
дэканату факультета сувенір, а  
выкладчыкам уручили букеты кве-  
так. Шмат апладысменту выпала  
на долю Васіля Алых, які прачы-  
таў свой верш «Апошні званок»,  
прымеркаваны да гэтай падзеі.

Урачыстасць закончылася свое-  
асабістым рытуалам — заклад-  
кай сімвалічнай алеі выпускнікоў  
факультета.

«Апошні званок» надоўга запа-  
мятаеца як выпускнікам, так і  
выкладчыкам факультета.

**В. МАКАРУК,**  
камісар 4-га курса факультета  
фізвыхавання.

АЗ 02261 «Гомельскі ўніверсітэт» — орган парткома, ректората, комітета ЛКСМБ, профкома і месткома Гомельскаго

государственнага ўніверситета (на беларускім языке). Гомельская фабрыка «Палеспрук» Дзяржкамітэта Савета Міністраў БССР па спраўах выдавецтваў.

## У. П. КСЯНЗОВУ — 50 ГАДОЎ

навучыліся цаніць жыц-  
цё і разумець, што для  
таго, каб яно было пад-  
нажэнным, цудоўным, трэ-  
ба настойліва працаўаць,  
упарты дамагацца пастаў-  
ленай мэты.

Атрымалі вышэй-  
шую педагогічную аду-  
кацыю, У. П. Ксянзю  
два гады выкладаў гіс-  
торыю КПСС у Гомельскім  
ГПТВ-20. Увесі ас-  
татні перыяд эго жыцця  
звязаны спачатку з Го-  
мельскім педінстытутам,  
а затым з ГДУ. У вышэй-  
шай наўчальнай установе  
Уладзімір Панцялеевіч  
паступае ў Гомельскі пе-  
дагагічны інстытут, дзе  
вызначаеца вялікай ця-  
гай да ведаў. І гэта не  
выпадкова. Франтавікі,  
бадай, як ніхто іншы,



вучонай ступені канды-  
дата гісторычных наўук.  
На сваім раҳунку вучо-  
ні мае шэраг настоеч-  
ных наўчальных прац па  
праблеме партыйнага ки-  
раўніцтва сельскай гас-  
падаркі Беларусі. У. П.  
Ксянзю актыўна ўдзель-  
нічае ў грамадскім жы-  
цці ўніверсітэта, часта вы-  
ступае з лекцыямі перад  
працоўнымі горада і воб-  
ласці, з'яўляецца выклад-  
чыкам пасялковых партый-  
ных курсаў пры аблікім  
КПБ, вячэрніга ўніверсітэта  
марксізму-ленініз-  
му пры гарніме партыі,  
вячэрніга ўніверсітэта  
педагагічных веду пры  
ГДУ. На працы многіх  
гадоў ён кіруе тэатраль-  
нымі семінарамі «Ленін-  
скія вучэнне» або партыі 1  
сатрапаў заслугоў.

Сёння Уладзіміру  
Панцялеевічу — 50. Каб  
не заўчанская сівізна, иму  
столкніцца не дасі ніколі. І  
не толькі па абліччу. У  
яго душы адчуваеца ві-  
лікое гарэнне, імкненне  
да творчай крапліўтай  
працы. І гэты юбілей —  
не больш, як пара стала-  
цы вучонага. Мы цверда  
успеўнены, што У. П.  
Ксянзю яшчэ шмат і  
плённа напрацуе на педа-  
гагічнай ніве па падрых-  
тоўцы высокакваліфіка-  
ваных спецыялістіст.

Вялікіх поспехаў вам,  
Уладзімір Панцялеевіч,  
з нагоды гэтай юбілейнай  
даты, молніга здароўя,  
бадзёрасці і щасця  
яшчэ на дойчы гады!

**А. МЯШЧЭРСКІ,**  
загадчыка кафедры  
гісторыі КПСС і нау-  
ковага камунізму,  
дацэнт.

**М. МУРАШКА,**  
партгрупога кафедры.

## Яны вучыліся ў нашай ВНУ

Сёння ў нашай руўбрыцы водзивам на книгу мы прад-  
стаўляем адразу двух быльых студэнтаў нашай ВНУ.  
Гэта — герой дакументальнай аповесці, аб якім будзе га-  
варыцца ніжэй, і аўтар кнігі Мікола Гроднэу. М. П.  
Гроднэу — вядомы пісьменнік і журналіст — нарадзіў-  
ся ў вёсцы Старая Алешина, што на Рагачоўшчыне. Мі-  
калай Пятровіч на сваім раҳунку мае шэраг зборнікаў  
прозы.

**З** МЭТАІ папулярызацыі  
перадавога вопыту,  
жыцця і дейніці лепіх  
працаўнікоў піцігодкі, выда-  
вештва «Беларусь» робіць ка-  
рысную справу, распачаўшы  
выдаенне кнігі ў серыі «Лідзі  
працаўнага і ратнага подзвігу».  
Наўбільш багата і пленна  
у гэтым мэрпрымесці белару-  
сікі пісьменнікі і журнالісты  
паварот. Са школы-інтэрната  
чарговыя раз ўзेय «цікікі» вы-  
хаванец Юрика. Але ж па свай-  
мі багатому педагогічнаму вопыту  
дэялісту дырэктуру верылася, што  
холопы і на гэты раз вернец-  
ца, што з яго можна выхаваць  
чалавека. Аб гэтым гаворыцца  
з узячкай аповесці, а ў фі-  
нале — надзея сабра і паллечні-  
ка В. А. Сухамлінскага з забыва-  
ючыца Юрыка прыносіць у знан-  
наваць і прызнанні свайму вы-  
хавацелю буек зоркаўак. Ва-  
ўчынку холопы, які выратава-  
ваў хвората чалавека і таму  
затрымалася, бачыцца яго сум-  
ленине, плён вялікай працы пе-  
дагогаў, якая не прайшла  
дарма. Адсюль і назва кнігі «Зоркаўкі», кветкі за пачас-

ную і высакародную працу  
саўдэцкага педагога.

Жыццёў шлях Міхаіла Апа-  
насаўіча Дэмітрыяў — шлях  
камуністы, грамадзяніна і са-  
ўдэцкага чалавека, які выбраў  
наўчальніцтва для сябе працу выхава-  
вання чалавека камуністычна-  
га грамадства.

Яскрава харктаўрызуючы  
педагог слова намесніка ды-  
рэктора Інстытута АПН  
СССР В. С. Аранскага, сказа-

лаўленага камандзіра партызан  
ската злучэння генерала-маёра  
Кожара. Да баявых узнагарод  
педагога ў мірныя дні далу-  
чыліся працоўныя, у тым ліку  
і орден Леніна.

Як передавы педагог, Дэміт-  
рыеў рэшткі з аўтавыксаў работы дырэк-  
тара Паўлынскай школы В. А.  
Сухамлінскага і завізу ў мі-  
твычніцкімі кантактамі. Усюды ён папулярызуе і  
прадаўжае на практицы вялі-

## ЗОРКАЎКІ ЎДЗЯЧНАСЦІ

заслуті гэтага цікавага, пра-  
цаўлівага і чулага чалавека.  
Як і ў папярэдній аповесці  
«Высокі пойдзень», М. П.  
Гроднэу ў новых творы выбраў  
добра і правыльны сюжэтны  
паварот. Са школы-інтэрната  
чарговыя раз ўзёй «цікікі» вы-  
хаванец Юрика. Але ж па свай-  
мі багатому педагогічнаму вопыту  
дэялісту дырэктуру верылася, што  
холопы і на гэты раз вернец-  
ца, што з яго можна выхаваць  
чалавека. Аб гэтым гаворыцца  
з узячкай аповесці, а ў фі-  
нале — надзея сабра і паллечні-  
ка В. А. Сухамлінскага з забыва-  
ючыца Юрыка прыносіць у знан-  
наваць і прызнанні свайму вы-  
хавацелю буек зоркаўак. Ва-  
ўчынку холопы, які выратава-  
ваў хвората чалавека і таму  
затрымалася, бачыцца яго сум-  
ленине, плён вялікай працы пе-  
дагогаў, якая не прайшла  
дарма. Адсюль і назва кнігі «Зоркаўкі», кветкі за пачас-

ная ім на абароне Дэмітрые-  
вым камандзіцкай дысертациі  
на тему: «Грамадска-карысная  
праца агульнаадукацыйнай  
школы Савецкі Беларусі  
(1919—1967 гг.)».

Розныя бывашы дарогі  
у тых, хто ідзе ў аспірантуру,  
хто ідзе ў наўку. У адных —  
эта працы шлях пасля за-  
канчэння вышэйшай наў-  
чальнай установы, у другіх —  
вынік практичнага вопыту, у  
трэціх — я маю на ўзас-  
кі дэмітрыеўца — гэта больш  
складаны, больш дубчы шлях.  
Яго дарога ў наўку ішла не  
толькі праз звесты: «Дырэк-  
тар ніколі не стараецца дзіця  
егітаўца, а заўсёды звяртае  
дзіця на яго разуму» (стар. 66);  
«Нельга зрабіць прымусам  
некалькім спадчынамі пера-  
кананнем» (стар. 69).

Аповесць пра педагога ў аў-  
тара непедагога, безумоўна,  
не атрымала б. Свой новай  
кнігай пісьменнік раскрывае  
пра метадыку выхавання Дэмі-  
трыяўа, з умением раскрывае  
яго педагогічныя погляды. Вар-  
та прыцітаць для гэтага не-  
калькі сказаў з твора: «Дырэк-  
тар ніколі не стараецца дзіця  
егітаўца, а заўсёды звяртае  
дзіця на яго разуму» (стар. 66);  
«Нельга зрабіць прымусам  
некалькім спадчынамі пера-  
кананнем» (стар. 69).

Аповесць пра педагога ў аў-  
тара непедагога, безумоўна,  
не атрымала б. Свой новай  
кнігай пісьменнік раскрывае  
пра метадыку выхавання Дэмі-  
трыяўа, з умением раскрывае  
яго педагогічныя погляды. Вар-  
та прыцітаць для гэтага не-  
калькі сказаў з твора: «Дырэк-  
тар ніколі не стараецца дзіця  
егітаўца, а заўсёды звяртае  
дзіця на яго разуму» (стар. 66);  
«Нельга зрабіць прымусам  
некалькім спадчынамі пера-  
кананнем» (стар. 69).

**А. ЛОЗКА,**  
студэнт 5-га курса, гісторыка-  
філалагічнага факультета.

## НОВАЯ ВНУ РЭСПУБЛІКІ

Савет Міністраў БССР прыняў пастанову аб адкрыці  
на новага наўчальнага года ў Мінску яшчэ адной вышэй-  
шай установы — інстытуту культуры.

Чым прадыставана нараджэнне новай ВНУ? Якія пра-  
фесіі будуть атрымліваць яе выпускнікі? На гэтыя ве-  
щі карэспандэнт БЕЛТА адказвае намеснік міністра  
Ф. М. КАПУЦКІ.

— Ты, каму даводзіліся праиздзіца ўзношнія гады па  
гарадах і вёсках нашай распруб-  
лікі, не моглі не здзіўіцца раз-  
маху будаўніцтва ўстаноў культуры.  
У раінцэнтрах, у многіх  
калагасах і саўгасах узводзіліся  
выдатныя палацы і дамы куль-  
туры, прасторныя сельскія клу-  
бы, бібліятэкі і музычныя школы.  
Толькі ў багчай піцігодкі  
былі адкрытыя сотні новых  
устаноў культуры. Гэта свед-  
чанне не толькі умацавання  
еканомікі прадпрыемстваў і  
гаспадарак, але і паказчык  
росту духоўных запатрабаваній  
працаўнікоў горада і вёскі. На  
жаль, тэмпі будаўніцтва ач-  
агоды культуры прыметна апя-  
рэджаючы пакупу што нашы  
матчысцасці ў кампактаванія  
іх высокакваліфікаўанымі, аду-  
канымі кадрамі. Дапамагчы  
ліквідаць гэту неадпавед-



Цвітць у Гомелі каштаны  
І ў песнях цераз край — вясна!

Фотаэпію А. Рудчанкі.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

«Гомельскі ўніверсітэт» — орган парткома, ректората, комітета ЛКСМБ, профкома і месткома Гомельскаго

государственнага ўніверситета (на беларускім языке). Гомельская фабрыка «Палеспрук» Дзяржкамітэта Савета Міністраў БССР па спраўах выдавецтваў.

Заказ 3294

Заказ 3294

Наш адрес: вул. Савецкая, 104, галоўны корпус ГДУ, п. 4-19, т. 6-16-23.